




# ПЕСЕННИК ПЕРАМОГІ

2020

## СОДЕРЖАНИЕ:

|           |                         |         |
|-----------|-------------------------|---------|
| <b>1</b>  | Разбуры турмы муры..... | стр. 3  |
| <b>2</b>  | Стены рухнут.....       | стр. 4  |
| <b>3</b>  | Тры чарапахі.....       | стр. 5  |
| <b>4</b>  | Перемен.....            | стр. 6  |
| <b>5</b>  | Грай.....               | стр. 7  |
| <b>6</b>  | Паветраны шар.....      | стр. 8  |
| <b>7</b>  | Пагоня.....             | стр. 9  |
| <b>8</b>  | Простыя словы.....      | стр. 10 |
| <b>9</b>  | Воины света.....        | стр. 11 |
| <b>10</b> | Я нарадзіўся тут.....   | стр. 12 |
| <b>11</b> | Сонца нам дапаможа..... | стр. 13 |
| <b>12</b> | Край ты мой край.....   | стр. 14 |
| <b>13</b> | Не быць скотам.....     | стр. 15 |
| <b>14</b> | Магутны Божа.....       | стр. 16 |
| <b>15</b> | Купалінка.....          | стр. 17 |
| <b>16</b> | Гэта Мы!.....           | стр. 18 |



# РАЗБУРЫ ТУРМЫ МУРЫ

[bit.ly/2XzIEyw](https://bit.ly/2XzIEyw)

Ён быў натхнёны і малады,  
Іх незьлічона было.  
Ён на плошчы веў гарады  
Зь песьняй, што блізка сьвятло.

І запальвалі сьвечкі яму,  
Плыў па-над плошчаю дым.  
Ён сыпяваў: зруйнуем турму!  
Яны сыпавалі за ім:

**прыпеў**

**Разбуры турмы мury!**

**Прагнеш свабоды — то бяры!**

**Мур хутка рухне, рухне, рухне —**

**І пахавае сьвет стары!**

Ведалі словы на памяць — і сыпеў  
Несьлі па вуліцах так,  
Што кроў кіпела і гнеў кіпеў,  
І сэрцы стукалі ў такт.

Білі ў сто тысяч далоняў — і рытм  
Ворагаў біў напавал.  
Ішлі на мury ва ўсім сьвеце  
старым...  
А ён усё граў і сыпяваў.

**прыпеў**

Па усёй Беларусі падняўся народ  
Свабоду сваю адстаяць.  
Адзінаю мэтай узняўся наш дух  
Цемру святлом разганяць.

Браты-афіцэры, мы — адзіны  
народ.  
Мы разам жывем на зямлі.  
Зрабіце ж сумленны выбар свой.  
Ня хочам мы гэтай вайны.

Прачніцесь, сябры, мы да праўды  
ідзем,  
Імкнемся да шчасця свайго.  
І мара народа ў краіне жыцця  
Проста — как добра было.

Моцны грукат нястомленых рук,  
Рады ідуць і ідуць.  
Мы — беларусы, мы з мірам ідзем  
У светлы і сонечны пуць».

**прыпеў**



# СТЕНЫ РУХНУТ!

[bit.ly/3kgfQEZ](https://bit.ly/3kgfQEZ)

Однажды дед говорил мне,  
Когда светало вдали,  
Мы с ним у дверей стояли,  
И телеги мимо ползли.  
Видишь ли эти стены?  
За ними мы все живём,  
И если мы их не разрушим,  
То заживо здесь сгниём.

**Припев:**

**Давай разрушим эту тюрьму!**  
**Здесь этих стен стоять не должно!**  
**Так пусть они рухнут, рухнут,**  
**рухнут!**  
**Обветшавшие давно.**  
**И если ты надавишь плечом,**  
**И если мы надавим вдвоём,**  
**То стены рухнут, рухнут, рухнут**  
**И свободно мы вздохнём!**

Деда давно не слышно,  
Злой ветер его унёс,  
Но мы с ним стоим всё там же,  
Под тот же грохот колёс.  
И когда кто-то проходит мимо,  
Я стараюсь погромче петь,  
Ту песню, которую спел он,  
Прежде, чем умереть...  
Но старики объясняют,  
Что стенам вечно стоять,  
Что нам ничего не поделать,  
надо терпеть и молчать.  
Эта история длится,  
Тяжелых 26 лет,  
И чтобы поставить в ней точку,  
Есть только один ответ!

**Припев.**

Руки мои в морщинах,  
С тех пор прошло много лет,  
А сил всё меньше и меньше,  
А стенам износу нет.  
Я знаю, они гнилые,  
Но сложно их одолеть,  
Когда не хватает силы  
Я прошу тебя тебя спеть:

**Припев.**



# ТРЫ ЧАРАПАХІ

[bit.ly/3gAEZrV](https://bit.ly/3gAEZrV)

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калі раптам адчуеш камунальныя пахі,<br>І жыццё цябе возьме ў пятлю.<br>Зразумееш тады, што тры чарапахі<br>Па-ранейшаму цягнуць зямлю. | Каб любіць Беларусь, нашу мілую маму,<br>Трэба ў розных краях пабываць.<br>Зразумееш тады - пад тваімі нагамі<br>Тры сланы нерухома стаяць. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Калі выйдзеш у горад ці залезеш у горы,  
І з людзьмі усталюеш кантакт.  
Зразумееш тады, што і сёння і ўчора  
Наша месца на трох кітах.

**Прыпеў:**

**Хэй ла-ла-ла-лай, ты не чакай,  
сюрпрызаў ня будзе.**

**Хэй ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай.**

**Прыпеў:**

**Хэй ла-ла-ла-лай, ты не чакай,  
сюрпрызаў ня будзе.**

**Хэй ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай.**

**Хэй ла-ла-ла-лай, ты не чакай,  
сюрпрызаў ня будзе.**

**Хэй ла-ла-ла-лай, ніхто не чакае,**

Не было Галілея і Боба Марлея,  
Не было Сальвадора Далі.  
Ні Леніна, Ні Ленана, ні Карла Лі  
нэя,  
А кіты, чарапахі былі.

**Прыпеў:**

**Хэй ла-ла-ла-лай, ты не чакай,  
сюрпрызаў ня будзе.**

**Хэй ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай.**



# ПЕРЕМЕН

[bit.ly/30zvDXy](https://bit.ly/30zvDXy)

Вместо тепла - зелень стекла,  
Вместо огня - дым,  
Из сетки календаря выхвачен  
день.  
Красное солнце сгорает дотла,  
День догорает с ним,  
На пылающий город падает тень.

**Перемен! - требуют наши сердца.**

**Перемен! - требуют наши глаза.**

**В нашем смехе и в наших слезах,**

**И в пульсации вен:**

**"Перемен!**

**Мы ждем перемен!"**

Электрический свет продолжает  
наш день,  
И коробка от спичек пуста,  
Но на кухне синим цветком горит  
газ.  
Сигареты в руках, чай на столе -  
эта схема проста,  
И больше нет ничего, все  
находится в нас.

**Перемен! - требуют наши сердца.**

**Перемен! - требуют наши глаза.**

**В нашем смехе и в наших слезах,**

**И в пульсации вен:**

**"Перемен!**

**Мы ждем перемен!"**

Мы не можем похвастаться  
мудростью глаз  
И умелыми жестами рук,  
Нам не нужно все это, чтобы друг  
друга понять.  
Сигареты в руках, чай на столе -  
так замыкается круг,  
И вдруг нам становится страшно  
что-то менять.

**Перемен! - требуют наши сердца.**

**Перемен! - требуют наши глаза.**

**В нашем смехе и в наших слезах,**

**И в пульсации вен:**

**"Перемен!**

**Мы ждем перемен!"**

**Перемен! - требуют наши сердца.**

**Перемен! - требуют наши глаза.**

**В нашем смехе и в наших слезах,**

**И в пульсации вен:**

**"Перемен!**

**Мы ждем перемен!"**



# ГРАЙ

[bit.ly/3gA7dCX](https://bit.ly/3gA7dCX)

Недзе ля ракі, дзе не мае броду  
Шэрыя быкі танчуць карагоды  
Ланцугі ў начы адліваюць з ладам  
Воран там крычыць з воўкам  
родным братам.

Палыхае там вогнішча да неба  
П'юць яны віно заядаюць хлебам  
Песні ім пяюць старыя цыганкі  
Б'юць капытам, б'юць, а ў небе  
маланка!

**Прыпеў:**

**Гэтыя быкі, маюць сваю праўду:**

**Ім не трэба сонца, цемры ім  
багата**

**Ім вясны не трэба, ім зімы  
б паболей**

**Каб ты хлопец спаў на пячы  
ў няволе**

**Грай! Шукай! У снах юнацкіх тваі  
мары!**

**Грай! Гукай! Вясны зяленай  
цёплай чары!**

**Грай! Спявай! Дружна песні  
райскай волі!**

**Грай! Грай! Гані быкоў –  
вярнецца доля!**

Напілісь быкі, скачуць па краіне  
Топчуць ручнікі капытамі ў гліне  
Скачуць па дварах, адчыняюць  
хаты,

Хто не пахаваўся – будзе  
вінаватым!

**Прыпеў:**

**Гэтыя быкі, маюць сваю праўду:**

**Ім не трэба сонца, цемры ім багата  
Ім вясны не трэба, ім зімы  
б паболей**

**Каб ты хлопец спаў на пячы  
ў няволе**

**Грай! Шукай! У снах юнацкіх тваі  
мары!**

**Грай! Гукай! Вясны зяленай  
цёплай чары!**

**Грай! Спявай! Дружна песні  
райскай волі!**

**Грай! Грай! Гані быкоў – вярнецца  
доля!**



# ПАВЕТРАНЫ ШАР

[bit.ly/3ihU9Ts](https://bit.ly/3ihU9Ts)

О.к.! Тут усё о.к.  
Толькі дыхаць мне з кожным  
днём цяжэй.  
Паветра зусім няма.  
Колькі не ўздыхай - усё дарма.  
Глядзець на брудны горад  
І крэмбаць мэмуары  
Ня варта вачэй і ня варта рук.  
І я гляджу на зоры  
І я гляджу на хмары  
І слухаю ўласнага сэрца стук.

Няхай вы казалі мне  
Пра няўдзячны лёс ды пра сумны  
фінал,  
Але бачыў неба я,  
Дыхаў небам я, неба я кранаў.

**Прыпеў. (2 разы)**

**Прыпеў:**  
**Падымі мяне па-над зямлёю,**  
**Падымі мяне - сьветлы абшар!**  
**Падымі мяне над мітусьнёю.**  
**Падымі мяне, Павеатраны шар!**

Ляцець, над зямлёй ляцець,  
Бачыць гарады, бачыць сто дарог.

Глядзець, на мяне глядзець  
Сонным позіркам будзе мой  
народ.  
На нешта вырашацца  
Прысьпеў, напэўна, час!  
Паветрам свабоды дыхаю я.  
Унізе сям'я ды праца  
І сто неадкладных спраў,  
Якія сто разоў я адкладаў.

**Прыпеў.**





# ПАГОНЯ

[bit.ly/2EYcA0w](https://bit.ly/2EYcA0w)

Толькі ў сэрцы трывожным пачую  
За краіну радзімую жах, -  
Ўспомню Вострую Брану сьвятую  
І ваякаў на грозных канях.

Ў белай пене праносяцца коні,  
Рвуцца, мкнуцца і цяжка хрыпяць  
Старадаўняй Літоўскай Пагоні  
Не разьбіць, не спыніць, не  
стрымаць.

У бязьмерную даль вы ляціце,  
А за вамі, прад вамі - гады.  
Вы за кім у пагоню сьпяшыце?  
Дзе шляхі вашы йдуць і куды?

**Мо яны, Беларусь, панясьліся  
За тваімі дзяцьмі ўздагон,  
Што забылі цябе, адракліся,  
Прадалі і аддалі ў палон?**

Біце ў сэрцы іх - біце мячамі,  
Не давайце чужынцамі быць!  
Хай пачуюць, як сэрца начаю  
Аб радзімай старонцы баліць.

Маці родная, Маці-краіна!  
Ня ўсьцішыцца гэтакі боль...  
Ты прабач, Ты прымі свайго сына,  
За Цябе яму ўмерці дазволь!..

Ўсё лятуць і лятуць тыя коні,  
Срэбнай зброяй далёка грымяць...  
Старадаўняй Літоўскай Пагоні  
Не разьбіць, не спыніць, не  
стрымаць.



# ПРОСТЫЯ СЛОВЫ

[bit.ly/3ifla8C](https://bit.ly/3ifla8C)

Простыя словы, простыя рэчы:  
Хлеб на стале, полымя ў печы.  
Гэта так проста, гэта так добра,  
Як з галавою залезці пад коўдру.

**Простыя словы,  
Простыя рэчы,  
Простыя словы,  
Простыя рэчы.**

Прыцемкам сінім зімовай парою  
Ў доме бацькоўскім ўсё так  
знаёма.  
Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе  
схавацца  
Ў доме бацькоўскім, у матчынай  
хаце.

**Простыя словы,  
Простыя рэчы,  
Простыя словы,  
Простыя рэчы.**

Ўсё так надзейна, усё так  
грунтоўна,  
Што тут дадаць – хіба, што нічога.  
Можна жыць далей, дзень  
прыйдзе новы.  
Дабранач, паненкі! Дабранач  
панове!

**Простыя словы,  
Простыя рэчы,  
Простыя словы,  
Простыя рэчы.**



# ВОИНЫ СВЕТА

[bit.ly/2PwKqvU](http://bit.ly/2PwKqvU)

Рубиновые части, солнца зари  
Рубят злые страсти, сжигают  
внутри.  
Прыгай выше неба, брат и сестра;  
Золотые искры — брызги костра.

Радуйся молоту в крепкой руке!  
Водопад, молодость — в быстрой  
реке.  
Бей барабан — пам, пам!  
Баррикады, друзья, шум, гам.

**Припев:**

**Воины света, воины добра  
Охраняют лето, бьются до утра.  
Воины добра! Воины света!  
Джа Растафарай\* бьются до  
рассвета.**

Плачет солдат, медаль на  
гимнастёрке.  
Сколько ребят в полыни на  
пригорке.  
За тучей — дракон, каменное  
сердце.  
Ночью — закон, руби, чтобы  
согреться.

Радуйся молоту в крепкой руке!  
Водопад, молодость — в быстрой  
реке.  
Бей барабан — пам, пам!  
Баррикады, друзья, шум, гам.

**Припев:**

**Воины света, воины добра  
Охраняют лето, бьются до утра.  
Воины добра! Воины света!  
Джа Растафарай бьются до  
рассвета.**

**Воины света, воины добра  
Охраняют лето, бьются до утра.  
Воины добра! Воины света!  
Джа Растафарай охраняют лето.**

**Воины света, воины добра  
Охраняют лето, бьются до утра.  
Воины добра! Воины света!  
Джа Растафарай бьются до  
рассвета!**



# Я НАРАДЗІЎСЯ ТУТ

[bit.ly/3ig7AmF](http://bit.ly/3ig7AmF)

Я нарадзіўся тут -  
У краіне пад шэрым небам.  
Я нарадзіўся тут -  
У краіне бульбы, калгасаў і  
чорнага хлеба.

Я нарадзіўся тут -  
У краіне прапіскі і скручаных  
кранаў.  
Я нарадзіўся тут -  
У краіне сотняў парушаных  
храмаў.

**Прыпеў:**  
**Радзільня, дзіцячы садок,**  
**Школа ды інстытут.**  
**Я нарадзіўся тут,**  
**І я буду жыць тут.**

Я нарадзіўся тут,  
Дзе білет у адзін бок -  
гэта шанец для тых, хто ня  
згодны.  
Я нарадзіўся тут,  
Я тут жыву, і мне тут яшчэ не ўсё  
роўна.

Я нарадзіўся тут,  
Таму гэта - мая краіна.  
Я нарадзіўся тут -  
На пяць стагодзьдзяў пасья  
Францішка Скарыны.

**Прыпеў:**  
**Радзільня, дзіцячы садок,**  
**Школа ды інстытут.**  
**Я нарадзіўся тут,**  
**І я буду жыць тут.**

Я нарадзіўся тут,  
Дзе нараджацца было  
небясьпечна.  
Я нарадзіўся тут,  
Дзе ўсе да усяго прывыкаюць, але  
мне гэта недарэчна.

Я ведаю, што  
Пасьлязаўтра на нашых  
калгасных палетках  
Замест пустазелья й палыну  
Ўзыйдуць белыя і чырвоныя  
кветкі.

**Прыпеў:**  
**Радзільня, дзіцячы садок,**  
**Школа ды інстытут.**  
**Я нарадзіўся тут,**  
**І я буду жыць тут.**

**І я буду жыць тут,**  
**І я буду жыць тут,**  
**І я буду жыць тут,**  
**Я буду жыць тут.**



# СОНЦА НАМ ДАПАМОЖА

[bit.ly/3fwL736](https://bit.ly/3fwL736)

Над нашай зямлёю неба.  
Пад нашым небам зямля,  
На нашай зямлі - трава і вада,  
І дрэвы, і промні святла.  
Нас гэта зямля нарадзіла  
Яе малако мы пілі,  
І ўсё, што дае нам сілы,  
Ёсць на нашай зямлі.

**Прыпеў:**

**Сонца нам дапаможа,  
Сонца нам дапаможа,  
Яно любіць нас.**

Дарэмна канкістадоры  
Спяваюць песню вайны,  
Заваяваць наша сонца і зоры  
Ніколі не змогуць яны.  
Нас любіць калматае сонца,  
Нас любіць месяц сівы.  
І сонца, і месяц дадуць нам сілы  
Для нашае барацьбы.

**Прыпеў:**

**Сонца нам дапаможа,  
Сонца нам дапаможа,  
Яно любіць нас.**

Мінуць у тумане стагоддзі,  
І сталь спарэхнее ўшчэнт,  
А мы тут былі, і мы тут будзем,  
Пакуль існуе гэты свет.

**Прыпеў:**

**Сонца нам дапаможа,  
Сонца нам дапаможа,  
Яно любіць нас.**



# КРАЙ ТЫ МОЙ, КРАЙ

[bit.ly/2Dj7ufr](https://bit.ly/2Dj7ufr)

Мы дапіць не пасьпелі да дна,  
Як раптоўна пачулі: "Вайна".  
Ты сказаў мне: "Даруй і бывай."  
І пайшоў бараніць наш край.

**Прыпеў:**

**Край ты мой, край,  
Грай, гэйнал, грай.  
Дай веры, дай -  
І мы пераможам.**

Мы ў шэрых мундырах  
Пад шэрым крывіцкім небам  
Перад навалай з Усходу  
Станем мурам каменным.

Будзем стаяць непарушна,  
Будзем стаяць непахісна.  
З намі вера і праўда,  
З намі Божая Маці.

**Прыпеў:**

**Край ты мой, край,  
Грай, гэйнал, грай.  
Дай веры, дай -  
І мы пераможам.**

З намі Анёл-абаронца,  
Будзем стаяць бясконца,  
Пакуль толькі хопіць моцы,  
Пакуль толькі будзем жывы.



# НЕ БЫЦЬ СКОТАМ

[bit.ly/3ifybAc](http://bit.ly/3ifybAc)

Хто ты гэткі?  
Свой, тутэйшы!  
Чаго хочаш?  
Долі лепшай!  
Якой долі?  
Хлеба, солі!  
Чаго болей?  
Зямлі, волі!

**Прыпеў:**  
**Хлеба, солі!**  
**Зямлі, волі!**

**Хлеба, солі!**  
**Зямлі, волі!**

Дзе нарадзіўся?  
У сваёй вёсцы!  
Дзе хрысціўся?  
Пры дарожцы!  
Чым асвенчан?  
Кроўю, потам!  
Чым быць хочаш?  
Не быць скотам!

**Прыпеў:**  
**Кроўю, потам!**  
**Не быць скотам!**  
**Кроўю, потам!**  
**Не быць скотам!**

Хто ты гэткі?  
Свой, тутэйшы!  
Чаго хочаш?  
Долі лепшай!  
Якой долі?  
Хлеба, солі!  
Чаго болей?  
Зямлі, волі!

**Прыпеў:**  
**Хлеба, солі!**  
**Зямлі, волі!**  
**Кроўю, потам!**  
**Не быць скотам!**

Хлеба, солі!  
Зямлі, волі!  
Кроўю, потам!  
Не быць скотам!

**Не быць скотам!**  
**Не быць скотам!**  
**Не быць скотам!**

**Не быць скотам!**  
**Не быць скотам!**  
**Не быць скотам!**



# МАГУТНЫ БОЖА

[bit.ly/3ki14gV](https://bit.ly/3ki14gV)

Магутны Божа! Уладар сусьветаў,  
Вялікіх сонцаў і сэрц малых,  
Над Беларусяй, ціхай і ветлай,  
Рассып праменьні свае хвалы.

Дай спор у працы, штодзённай, шэрай.  
На лусту хлеба, на родны край.  
Павагу, сілу і веліч веры  
У нашу праўду, у прышласьць дай.

Дай урадлівасьць жытнёвым нівам,  
Учынкам нашым пашлі ўмалот.

**Зрабі магутнай, зрабі шчаслівай  
Краіну нашу і наш народ!**





# КУПАЛІНКА

[bit.ly/3kggKkR](https://bit.ly/3kggKkR)

Купалінка-купалінка, цёмная ночка,  
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка,  
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка.

Мая дочка у садочку ружу, ружу поліць,  
Ружу, ружу поліць, белы ручкі коліць,  
Ружу, ружу поліць, белы ручкі коліць.

Кветачкі рвець, кветачкі рвець,  
Вяночкі звівае,  
Вяночкі звівае, слёзкі пралівае,  
Вяночкі звівае, слёзкі пралівае.

Купалінка-купалінка, цёмная ночка,  
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка,  
Цёмная ночка, а дзе ж твая дочка.



# ГЭТА МЫ

[bit.ly/33zp0GD](https://bit.ly/33zp0GD)

Калі нехта кажа "Бывай" - гэта шчэ не значыць канец,  
І хаця ў канвульсіях край, рана канстатаваць смерць.  
І хаця не відаць - куды, і надзея - ні на каго,  
Ты паслухай - звiняць званы, гэта з намі гаворыць Бог.

**Прыпеў:**

**Гэта - скрозь цемру прамень, гэта - вецер, што рве смугу,  
Гэта - новы сонечны дзень, гэта - праз забароны рух.  
Гэта - годна падняты сцяг, гэта - шыхт, што гатовы ў бой,  
Гэта - крыж на тваіх плячах, гэта - людзі разам з табой.  
Гэта - тысячы моцных ног, што пачатаюць цвёрды рытм.  
Гэта - не яны, бачыць Бог - гэта мы! Гэта - мы!**

Ты пачуеш: звiняць званы, - калі здольна пачуць душа,  
Голас продкаў з далечыні, голас, што не задушыць час,  
Голас - памяць гэтай зямлі, гэтых рэчак, гэтых лясоў  
Тых народаў, што тут жылі. Ты паслухай: мацнее звон!

